



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СПАЧАТКУ ПЕНСІІ. А ПОТЫМ — СВЯТЫ

У сувязі з пераносам рабочых дзён з 16 на 14 красавіка і з 30 красавіка на 5 мая ў Беларусі адбудзецца змяшчэнне графікаў выплаты пенсій — аб гэтым карэспандэнту «Звязды» паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.

У прыватнасці, паводле слоў начальніка аддзела арганізацыі пенсійнага забеспячэння Валерыя Кавалькова, пенсіянеры, час выплаты якім прыпадае на 16 і 17 красавіка, павінны атрымаць свае пенсіі на папярэднім перад Радаўніцай тыдні. А пенсіянеры, час разліку з якімі прыпадае на 1 мая, атрымаюць грошы напрыканці красавіка. Зрошты, падкрэсліў Валерыя Кавалькова, канчаткова па канкрэтных датах тут павінны вызначыцца непасрэдна вобласці і сталіца. Тым не менш весці размову аб датэрміновых выплатах можна ўжо зараз — прынамсі, неабходныя сродкі ў Фондзе сацыяльнай абароны насельніцтва для гэтага ёсць.

Сяргей ГРЫБ.

АСЦЯРОЖНА! ДРЭННАЕ НАДВОР'Е

У сувязі з рэзкім пахалданнем і перападамі атмасфернага ціску Дзяржаўнаінспекцыя Беларусі рэкамендуе вадзіцелям правіць пільнасць на дарогах.



Ва ўпраўленні ДАІ МУС краіны адзначылі, што змены надвор'я могуць аказаць негатыўны ўплыў на кіроўцаў, якія сільныя да дэпрэсіі і пакутуюць ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. У такіх асобаў узнікае млявасць, прытуляецца ўвага, замажраджаецца рэакцыя. Да таго ж на дарожным пакрыцці месцамі можа ўтварацца галалёд, паколькі чакаецца мокры снег і дождж, а тэмпература ноччу панізіцца да мінус трох і нават да мінус васьмі градусаў.

Мікола ДЗЯБЭЛА.

СЁЛЕТА БЫЛО ПАДАДЗЕНА АМАЛЬ 290 ТЫСЯЧ ДЭКЛАРАЦЫЙ АБ СУКУПНЫМ ГАДАВЫМ ДАХОДЗЕ

Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў прэс-службе Міністэрства па падатках і зборах, па стану на пачатку красавіка ў падатковых органах краіны было пададзена 276 450 падатковых дэкларацый аб сукупным гадовым даходзе за 2006 год, у тым ліку індывідуальных прадпрыемальнікаў — 24 588 дэкларацый, фізічных асобамі — 251 862 разлікі.

У параўнанні з мінулым годам сёлета колькасць пададзеных дэкларацый павялічылася на 53 працэнты. Найбольшая колькасць дэкларацый была прадстаўлена ў сталіцы і склала амаль 78 тысяч.

Разам з тым спецыялісты па падатках і зборах нагадваюць, што да 15 мая 2007 года фізічныя асобы могуць падаць удакладненую дэкларацыю аб сукупным гадовым даходзе за 2006 год і ўнесці любыя змяненні ў раней пададзёную дэкларацыю без якіх-небудзь санкцый з боку падатковых органаў пры ўмове, што ў вызначаны тэрмін грамадзянін будзе аплачаны падатак у поўным аб'ёме. Акрамя гэтага, грамадзяне, якія на працягу года не цалкам абарысталіся лгготама на падатак або правам на выключэнне расходаў з даходу, які абкладаецца, з мэтаў вяртання залішне ўтрыманых сум падаходнага падатку, могуць падаць дэкларацыю для атрымання лгготы па падатку на працягу трох гадоў з часу яго аплаты.

Сяргей КУРКАЧ.

ЗА ХАБАР СУПРАЦОЎНІКУ ДАІ — 4 ГАДЫ

За спробу дачы хабару супрацоўніку ДАІ жыхар Гродна прыгавораны да 4 гадоў абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай установе адкрытага тыпу. Такое рашэнне прынята ў ходзе пасяджэння суда Фрунзенскага раёна ў Мінска.

На пасяджэнні адзначалася, што сёлета ў пачатку лютага супрацоўнік ДАІ Фрунзенскага РУУС спынілі аўтамабіль «Пежо», вадзіцель якога не прапусціў пешахода на нерэгулюемым пераходзе на праспекце Плушкіна насупраць дома № 64. Дарэчы, гэта месца лічыцца асабліва аварыйна небяспечным — за непрацяглай прамежкай часу пад коламі тут загінула некалькі чалавек.

Як высветлілася пры расследаванні абставінаў парушэння, 27-гадоваму вадзіцелю з Гродна два гады таму ўжо быў пазабавлены вадзіцельскага пасведчання на пяць гадоў за ўпраўленне аўтамашынай ў нецвярзым стане. У апошнім выпадку, каб не сесці адказнасці, ён зрабіў спробу адкупіцца ад інспектара ДПС і пакаліў на панель службовага аўтамабіля купюру ў 100 долараў. Супрацоўнік ДАІ выкалі аператыўна-следчую групу, якая зафіксавала факт дачы хабары. У адносінах да затрыманага быў складзены адміністрацыйны пратакол за перавышэнне хуткасці руху, а таксама ўзбуджана крымінальная справа за спробу дачы хабары. Абвінавачаны поўнасцю прызнаў сваю віну. Суд таксама ўлічыў усе акалічаныя і вынес адпаведны прыгавор.

Кар. БЕЛТА.

BMW У РАЦЭ ДУБРАВЕНКА

З красавіка ў цэнтры Магілёва жыхары горада назіралі незвычайную карціну: у зоне адпачынку на рацэ Дубравенка зваліўся ў ваду аўтамабіль ярка-жоўтага колеру. Але гэта было не кіназдымка, а сапраўднае транспартнае здарэнне.



Высветлілася, што 21-гадоваму дзіцяці на сваім аўтамабілі BMW разварочвалася на пляцоўцы каля ракі і надта моцна націснула на педаль газу. Ад гэтага магутная машына зехвала на бардэро і па сілкі з'ехаў у Дубравенку, перакруціўшы ў ваду. Аўтамабіль пашкоджаны, а вадзіцель і пасажыр не пацярпелі. Дарэчы, вадзіцельскае пасведчэнне дзіцяціна атрымала ўсяго 8 месяцаў таму. А Дзяржаўнаінспекцыі нячаста даводзіцца сутыкацца з падобнымі надзвычайнымі здарэннямі.

Алег АНЦІПЕНКА, старшы дзяржаўнаінспектар ДАІ УУС Магілёўскага аблвыканкама.

ПРЫЧЫНЫ ПЕБЛІ Ў АМФІТЭАТРЫ РАССЛЕДУЮЦА
Спецыяльная камісія высьвятляе, што стала прычынай трагічнага здарэння, якое прывяло да гібель рабочага на рэканструкцыі галоўнай канцэртнай пляцоўкі міжнароднага фестывалю «Славянскі базар у Віцебску». Ён упаў з вялікай вышыні, а яго калега быў траўмаваны.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

«НАРКАНАСІЛЬШЫК»

Лідска памежнікі затрымалі парушальніка гражчар, які пераносіў буйную партыю наркатыкаў.

Як паведамілі «Звяздзе» ў прэс-цэнтры Дзяржамнітэта пагранічных войскаў, няпрарашаны гошчэ завітаў з тэрыторыі Лівны. Беларускага памежніка затрымалі яго прыкладна за паўтара кіламетра ад граніцы. Падчас вобшуку ў заплечніку літоўскага грамадзяніна вартывая мяжа знайшлі 500 грамаў какаіну і 3 кілаграмы марфюна. Парушальнік прызнаўся, што павінен быў толькі пранесці наркатык праз мяжу і схаваш іх на беларускай тэрыторыі ў спецыяльна падрыхтаваны патаемным месцы.

Мікола ДЗЯБЭЛА.

Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский автомобильный завод» (Продавец) совместно с КУП «Минский городской центр недвижимости» проводят открытый аукцион по продаже основного технологического оборудования, находящегося в республиканской собственности — машина листогибочная модель ИВ-2424А, 1991/1992 года выпуска. Начальная цена лота — 29 644 830 рублей. Перечень документов для участия в аукционе, порядок проведения торгов и иные условия оговорены в условиях проведения аукциона. Оплата за приобретенное оборудование производится в соответствии с договором купли-продажи, который заключается в течение 20 рабочих дней после проведения аукциона. Задаток в размере 2 964 483 рубля перечисляется на расчетный счет № 3012024570010 в филиал ОАО «Белпромстройбанк» по Минской области, код 153001331, УНП 190398583 КУП «Минский городской центр недвижимости». Аукцион состоится 16 мая 2007 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Социалистическая, 2. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 15 мая 2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. **Телефоны для справок: 227-40-22, 217-96-37. Интернет: www.mgcn.by**

ISSN 1990-763X



9 771 990 763 008

НЕ ЗАПЛАЦІЎ ПАДАТКІ...

Дырэктар аднаго з брэсцкіх таварыстваў з абмежаванай адказнасцю, якое займаецца аптова-рознічным гандлем аўтазапчасткамі, падзараецца ва ўхіленні ад платы падаткаў у асабліва буйным памеры.

Як паведамілі БЕЛТА ва ўпраўленні дэпартаменту фінансавых расследаванняў КДК Брэсцкай вобласці, паводле інфармацыі следства, гэты кіраўнік са жніўня 2005-га па красавік 2006 года наўмысна закінуў падаткаабкладальную базу свайго прадпрыемства, на чым яму удалося «эканоміць» каля Вр55 млн.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«ГАЛОЎНАЕ ПАТРАБАВАННЕ ДА ВЫТВОРЧАСЦІ — ЗНІЖЭННЕ ЭНЕРГАЁМІСТАСЦІ»

Учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка працягнуў работу ў рэгіёнах. Пасля наведвання 3 красавіка Капыльскага раёна ён накіраваўся на Брэсцкую.

У Брэсцкім раёне на прыкладзе цыплічнага камбіната «Бярэсце» беларускі лідар азнаёміўся з тым, як выканавацца яго даручэнне, дадзенае два гады таму падчас візіту на Мінскі парніковы камбінат. Яго сутнасць у тым, што на аснове найноўшых энергазберагальных тэхналогій ва ўсіх абласцях Беларусі павінны быць створаны прадпрыемствы, аналагічныя сталічнаму. Дарэчы, як адзначыў у прэс-службе кіраўніка дзяржавы, гэта пазедак адываецца ў ключы новага стылю кіравання Прэзідэнта. У апошні час Аляксандр Лукашэнка зрабіў шэраг даручэнняў, якія датычыліся ў тым ліку і Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі. Цяпер Прэзідэнт асабіста азнаёміўся з тым, як яны выканаваюцца. Па выніках праверак будучы прымацця канкрэтных рашэнняў, не выключана нават, што і кадравыя.

Згодна з праграмай адраджэння вёскі, да 2010 года вытворчасць агароднін павінна быць дадзена да 90 тысяч тон. Пляўныя дасягненні ў рэалізацыі гэтай задачы можна адзначыць ужо сёння. Так, калі ў 1996 годзе ў Беларусі вырошчалася толькі 34 тысячы тон агародніны, то ў 2006-м гэты паказчык павялічыўся ў два

разы. Рэканструявана 86 працэнтаў агульнай плошчы цыплічных комплексаў краіны. Сур'ёзныя поспеху на гэтым шляху дасягнуты ў цыплічных камбінатах «Бярэсце». Выкарстанне не замежных, а распрацаваных спецыялістамі камбіната сумесна з беларускімі вучонымі ўнікальных тэхналогій дазволіла значна скараціць выдаткі і павялічыць ураджайнасць. Беларускае ноў-хаў менш энергаёмістасце, чым многія еўрапейскія, у тым ліку знакаміта шырока распаўсюджаная галаўдзяная тэхналогія. Да таго ж, змяшчэнне імпартных малярных прадпрыемстваў, якое дапускае беларуская распацоўка, дазволіла дадаткова эканоміць да 20 тысяч долараў на гектары цыплічнай плошчы. У выніку рэнтабельнасць камбіната за апошнія пяць гадоў не апусцілася ніжэй за 40 працэнтаў. За рэабілітацыю грошы дапамагаюць пажыткова вырашаць і сацыяльныя пытанні, нават будаваць жыллё для работнікаў «Бярэсця».

Як адзначыў у справядзачы Прэзідэнту дырэктар цыплічнага камбіната Мікалай Долбік, калі 8—9 гадоў таму прадпрыемства вырабляла да 3 тысяч тон прадукцыі і затрачвала на гэта 20 мільянаў кубічных метраў газу, то летась на вытворчасць 7 тысяч тон памідораў і гуркоў выкарыстана ўсяго 7 мільянаў кубаметраў «блакчнага паліва». «Значыць, умеем і можам. У свеце такога вопыту больш не знойдзеш!» — адзначыў работнік цыплічнага камбіната кіраўнік дзяржавы.

Увогуле сабекошт прадукцыі прадпрыемства на 50 працэнтаў ніжэй, чым сярэдні па Беларусі. Гэты вопыт трэба вывучаць і распаўсюджаць у іншых рэгіёнах, лічыць Аляксандр Лукашэнка. Пры гэтым нельга абмяжоўвацца выкананнем пастаўленай задачы аб узвядзенні аднаго такога камбіната ў кожнай вобласці. Даступнай і якаснай агароднінай павінны быць забяспечаны ўсе рэгіёны краіны.

Другім прадпрыемствам, якое наведваў кіраўнік дзяржавы ў ходзе работнай пазездкі па Брэсцкім, стала ААТ «Савушкін прадукт». Малочныя дэлікатэсы гэтага брэнда можна сустрэць і ва Украіне, і ў Казахстане. А наядуна «Савушкін прадукт» у ліку пачы прадпрыемстваў Беларусі сертыфікаваў сваю прадукцыю на пастаўку ў краіны Еўрапейскага саюза.

Аляксандр Лукашэнка ў суправаджэнні генеральнага дырэктара прадпрыемства прайшоў па цэхах і ўчастках заводу, падрабязна

азнаёміўся з вытворчасцю. Ацэнка работ, зробленай Прэзідэнтам, — самая высокая.

У завяршэнне работнай пазездкі па Брэсцкім Аляксандр Лукашэнка аказаў на пытанні журналістаў.

Пасля развалу СССР Беларусі было неабходна захаваць рынкі збыту прадукцыі, таму існаваў пэўны «крэн» у бок адносінаў з Расіяй і іншымі савецкімі рэспублікамі. «Аднак мы ніколі не выступалі супраць Еўропы, не ваявалі са ёю, адназначна пазездкі з ёю адносныя», — адзначыў Прэзідэнт, адказваючы на пытанне аб перспектывах супрацоўніцтва з ЕС. «Складна так, што еўрапейцам не спадабаліся некаторыя моманты нашай унутранай палітыкі, але жыць па сваіх законах — наша праця, — заявіў кіраўнік дзяржавы. — Мы ж не ўмеваем ні ў якасці адназначна і нават траітна стандарты. «Мы такога падыходу не прымаем, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — У нас ёсць свае інтарсы, і яны не супярэчаць еўрапейскім».

Больш за ўсё, Беларусь вырашае шэраг сур'ёзных для ЕС праблем. «Наша мяжа надзейна прыкрытава Еўропу ад нелегальных мігрантаў, паставак зброі, ядзернага паліва і тэхналогій. Увогуле краіна ЕС настолькі зацікаўлены ў Беларусі, наколькі Беларусь зацікаўлена ў іх», — лічыць Прэзідэнт. (Заканчэнне на 2-й стар.)

Парламенцкі дзённік

Павялічыцца адказнасць за абарот наркатыкаў

Учора дэпутаты прынялі ў першым чытанні законапраект «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусі па пытаннях незаконнага абароту наркатычных сродкаў, псіхатронных рэчываў і іх пракурсаў».

У апошнія гады для Беларусі рэзка абвастрылася праблема незаконнага абароту асабліва небяспечных наркатычных сродкаў і псіхатронных рэчываў. У прыватнасці, за апошнія пяць гадоў аб'ёмам канфіскаваных дэпрэсантаў з'явіўся праблемны тэндэнцыя ўзростаў з 577 разоў, метадону — у 136 разоў, амфетамінаў — у 22 разы, гераніну — у 3 разы. Апошняя партыя асабліва небяспечных наркатыкаў з-за межэй распаўсюджваюцца арганізаванымі злачынчымі групамі ў абласных цэнтрах і буйных гарадах. Паводле слоў першага намесніка міністра ўнутраных спраў Аляксандра Шчуры, толькі ў гэтым годзе разам з польскімі калегамі удалося не дапусціць у Беларусь амаль тону наркатыкаў, якія былі канфіскаваны на тэрыторыі Польшчы. У самой жа Беларусі, адзначыў А. Шчуры, за два апошнія гады было выяўлена і ліквідавана 8 падпольных лабараторый па вытворчасці цяжкіх наркатычных сродкаў, тры з якіх — у гэтым годзе. Паводле падліку экспертаў, затраты ў пяці тысячы еўра на набывшчымі рэчываў для вырабу метадону ў такіх лабараторыях прыносяць значным даход на памеры

не менш за 80 тысяч еўра. А. Шчуры таксама адзначыў, што за апошнія дзесяці гадоў узровень наркатыкаў насельніцтва Беларусі павялічыўся амаль у тры разы і склаў у 2006 годзе 127 чалавек на 100 тысяч насельніцтва. Праўда, у нашай краіне гэты паказчык усё ж такі меншы ў параўнанні з Украінай і Расіяй — больш за 280 і больш за 250 чалавек на 100 тысяч насельніцтва адпаведна.

Законапраект, які прынялі дэпутаты, уводзіць у Крымінальны кодэкс паняцце «асабліва небяспечных наркатычных сродкаў або псіхатронных рэчываў». Гэта звязана з тым, што ў дзённым заканадаўстве адсутнічае механізм, які дазваляе аказаць мэтанакіраванае ўздзеянне на асобаў, якія здзіўляюць незаконным дзеянні з асабліва небяспечнымі наркатыкамі. Таксама больш жорстка крымінальна адказнасць прадугледжваецца за збыт наркатыкаў у больш буйных памерах. Будзе ўстаноўлена і адказнасць за вырошчванне раслін, якія ўтрымліваюць не толькі наркатычныя, але і псіхатронныя рэчывы.

Акрамя таго, законапраект устанавіць, што ў якасці абставінаў, якія абцяжарваюць правапрашэнне, будзе лічыцца збыт наркатыкаў ва ўстаноўлена адміністрацыі, аховы здароўя, вайсковых часцях, папраўчых установах, у месцах правядзення спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў.

Сяргей КАРАЛЕВІЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

УКРАЇНА: ПРОЦІСТАЯННЕ ПРАЦЯГВАЕЦА

Вярхоўная Рада абвінаваціла прэзідэнта краіны Віктара Юшчанку ў спробе дзяржаўнага перавароту. Дэпутаты падкрэсліваюць, што ніякімі прэзідэнцкімі ўказами нельга адмяніць Канстытуцыю.

Генеральная пракуратура Украіны адмовілася выканаць даручэнне Юшчанкі аб правядзенні законнасі разнаўняў парламента. Між тым, прэзідэнт даручыў скарарату Савета нацыянальнай беспякі Віктору Гайдучу кантраляваць арганізацыю датэрміновых выбараў і ўвёў у склад Савета двух сілавікоў: кіраўніка Службы нацыянальнай беспякі і камандуючага войскамі МУС. Віктар Юшчанка падтрымліваецца губернатараў рэгіёнаў, а таксама міністр абароны Анатоль Грышчак, які значны, што прэзідэнт з'яўляецца вярхоўным галоўнакамандуючым і толькі яму будучы вярхоўнаўдавацца ўзброеныя сілы. Фактычна крызіс прывёў да дубоўпаўдзя ў краіне — Вярхоўная Рада працягвае работу, апазіцыя рыхтуецца да выбараў, пры гэтым ва Украіне працуюць адразу два ЦВК. На вуліцах сталіцы пачаліся шматтысячныя мітынгі ў падтрымку каліцый нацыянальнага адзінства, каля будынка Рады (уваход, у які пакуль забаронены ўсім, і дэпутатам у тым ліку) разбіты палатаныя гарадох, дэманстранты пераклінулі ў Данецк. Прэм'ер-міністр Украіны Віктар Януковіч заклікае прэзідэнта адмяніць указ аб роспуску парламента для недапушчальнасці дэстабілізацыі ў краіне.

ЗША: КАНДЫДАТ У ПРЭЗІДЭНТЫ ФІНАНСАВАЎ «АЛЬ-КАІДУ»?
Віцэ-прэзідэнт ЗША Дэйв Чэйні і ўся адміністрацыя Белага дома аказалася ў цэнтры буйнога скандалу.

Тэлеканал ABC знайшоў сенсацыйную інфармацыю аб тым, што Чэйні санкцыянаваў падтрымку тэрарыстаў, звязаных з «Аль-Каїдай» для барацьбы супраць Ірана. Матэрыял пайшоў ў эфір увечары ў аўторак і паведаміў аб сувязях амерыканскай адміністрацыі з пакістанскай тэрарыстычнай групой «Джадхал». Паводле даных тэлеканала ABC, Вашынгтон аказаў баевікам фінансавую і кансультацыйную падтрымку з тым, каб яны дэстабілізавалі сітуацыю ўнутры Ірана. Белы дом пакуль нават не можа абвергнуць абвінавачванні.

ПУГАЧОВА БУДУЕ НОВОУ ДАЧУ
Дзесяць гадоў таму Ала Пугачова пабудавала сабе загарадны дом коштам \$9 млн на беразе падмаскоўнай рэчкі Істра ў пасёлку Патніца. Праўда, там яна зараз зусім не бывае.



«Старая» дача Прымадонны каштавала 9 мільянаў долараў.

Цяпер у доме жые яе ўнук Мікіта. Ала купіла любімым унучку круты квадрыцыкл, і ён ганяе з мясцовымі хлапчукамі, паведаміў Прэсскі-старэйшы. Між тым Прымадонна задумалася аб будоўлі новай дачы і выбрала зямлю ў пасёлку Крэкшына, вельмі папулярным сярод дзесяціў эстрады. Яна ўжо набыла ўчастак, але будоўлю пакуль не пачынала, як сведчаць мясцовыя жыхары. Судзіцца Аля Барысанова будучы тая «зоркі», як Наташа Каралева, Леў Лешчанка, Уладзімір Вінакур, Анжаліка Варум.

Пасля вядомы вельмі строгімі мерамі беспякі, а таксама коштам зямлі — сотка яе ў Крэкшыне на цяперашні час складае не менш за \$4 тысячы.

Твае правы

КАМП'ЮТАР ЗРУЧНЫ. АБО... ШКОДНЫ?

Сёння без выкарыстання камп'ютараў не абыходзіцца практычна ніводная арганізацыя нашай краіны. У той жа час даводзіцца канстатаваць як факт: сам па сабе камп'ютар не без падстаў з'яўляецца адным з фактараў вытворчай «рызыкі». Інтэнсіўнасць і аднастайнасць працы, дадатковыя напружанне для зроку, электрамагнітнае выпраменьванне, электрастатычнае поле, эмацыйны перагружкі — усё гэта можа не лепшым чынам адбывацца на здароўі чалавека. І зменшыць небяспеку тут магчыма толькі пры строгім выкананні пэўных правілаў. Прычым, паводле слоў начальніка ўпраўлення аховы і дзяржаўнай экспертызы ўмоў працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Леаніда Гравковіча, падобныя правілы не маюць выключэнняў — яны датычацца як суб'ектаў іспадання рознай формы ўласнасці, так і індывідуальных прадпрыемальнікаў.

Адно месца. Шэсць «квадратаў»?

Першае і ці не галоўнае пытанне — дзе можна выкарыстоўваць камп'ютары? Між тым, кажа Леанід Гравковіч, на гэты конт існуюць даволі канкрэтыя нормы. Так, ПК неабходна ўстанавіць на стале, дзе даставава месца не толькі для манітора і клавіятуры, але таксама — для размяшчэння дакументаў. Пры гэтым адлегласць ад краю стала да клавіятуры не можа быць меншай за 30, а ад экрана манітора да работніка — меншай за 50 сантыметраў. Сам манітор павінен знаходзіцца на ўзроўні вачэй. Апроч таго, нялішня адзначыць: недапушчальна размяшчаць

сістэмны блок у «зацненнай» мэблі ці непасрэдна на падлозе. А абавязкова патрабаванне да разеткі — наяўнасць заземлення.

Не менш важнае правіла — доступ свежага паветра і наяўнасць у памяшканні натуральнага асвятлення. Пры гэтым апошняе павінна трапляць на працоўнае месца збоку і пажадана — злева. Дарэчы, у сувязі з гэтым ёсць наступная забарона — на арганізацыю «камп'ютарнай дзейнасці» ў сутарэннях. І выключэнне тут можна зрабіць толькі з дазволу санітарна-гігіенічнай службы.

Далей. Корпус ПК, а таксама клавіятура павінны быць аднаколернымі і ні ў якім разе не блішчаць. Плюс да ўсяго, нагадваюць у міністэрстве, у арганізацыях любой формы ўласнасці катэгорычна забараняецца выкарыстанне камп'ютарнай тэхнікі без пасведчання дзяржаўнай гігіенічнай рэгістрацыі. І яшчэ. Варта зазначыць, што ў пакоі, дзе працуюць некалькі чалавек, нельга ставіць маніторы па прынцыпу «экран да экрана». Прычым адлегласць ад задняй часткі аднаго манітора да экрана другога не можа быць менш за два, а паміж бакавымі паверхнямі манітораў — менш за 1,2 метра. Адначасова пры выкананні творчай работы, якая патрабуе значнага разумовага напружання ці высокай канцэнтрацыі ўвагі, варта з'яўляць працоўнае месца перагародкамі ўзвышэй 1,5—2 метра. Да таго ж вызначана, што на кожнае «камп'ютарызаванае» месца павінна прыпадзі прынамсі 6 квадратных метраў памяшкання. Бо ў адваротным выпадку лічыцца — ПК можа аказаць негатыўны ўплыў на калег па рабоце. (Заканчэнне на 2-й стар.)

Анатоль Малафееў

сустрэнецца са старшынямі сельскіх і пасялковых Саветаў дэпутатаў

5 красавіка 2007 года ў 13.30 у Інстытуце вышэйшых кіраўніцкіх кадраў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (вул. К. Маркса, 22, аўр. 602) адбудзецца сустрэча старшын Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусі па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму самакіраванню А.А. Малафеева са старшынямі сельскіх і пасялковых Саветаў дэпутатаў.

На сустрэчы будучы абмеркаваны пытанні ўдасканалвання дзейнасці органаў мясцовага самакіравання ў вырашэнні пытан

ЗВЯЗДА 5 красавіка 2007 г.

«ГАЛОЎНАЕ ПАТРАБАВАННЕ...»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Апошнім часам як на Усходзе, так і на Захадзе актыўна абмяркоўваецца тэма размяшчэння элементаў амерыканскай ПРА ў Еўропе. Адказваючы на пытанне аб магчымым дзеянні ў адказ, — размяшчэнні расійскіх ракет сярэдняй далёкасці на тэрыторыі Беларусі (такая інфармацыя з’явілася ў расійскай прэсе), Аляксандр Лукашэнка заявіў, што пра такія планы яму невядома. «Хутчэй за ўсё, гэта, як звычайна бывае ў Расіі, — «піяр», і «піяр» няўдалы», — лічыць Прэзідэнт. Сёння трэба не «піярэць», а спакойна садзіцца двум прэзідэнтам і прымаць рашэнні аб тым, што будзем рабіць». Амерыканскія ПРА разгортваюцца супраць Расіі, а не супраць нашай дзяржавы. Разам з гэтым Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што «наша задача — забяспечыць бяспэку беларускага і расійскага народаў на захаднім накірунку. З гэтага погляду мы глядзім на размяшчэнне элементаў амерыканскай ПРА ў Чэхіі і Польшчы», — заявіў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка не выключае, што для выратавання свайго іміджу Джордж Буш можа пайсці на ваенны канфлікт у Іране. Беларускі лідар лічыць, што ваенная дзеянні ЗША і іх саюзнікаў супраць ісламскай рэспублікі могуць прывесці да абвалу сусветнай эканомікі. «Іран — не Ірак. Адказ будзе сур’ёзным і адэкватным», — лічыць Прэзідэнт. Акрамя таго, на Іране завязаны інтарэсы яшчэ як мінімум двюх ядзерных звышдзяржаў — Кітая і Расіі. На думку беларускага лідара, канфлікт можа не абмежавацца толькі вайной у Іране і прывесці да страшных наступстваў. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што здабыча беларускай нафты ў Вене-суэле — не PR-акцыя, як нехта хоча гэта прадставіць, а рэальная магчымасць, якая хутка будзе рэалізавана. Напрыклад, Кітай, які ў два разы далей за Беларусь ад Венесуэлы, здабывае там нафту. «Дык чаму мы не можам гэтага рабіць? Беларусь будзе там здабываць нафту», — заявіў Прэзідэнт. — «Пры гэтым не абавязкова везці яе сюды. Дастаткова прадаць, а ў краіну прывезці грошы».

Паводле слоў Аляксандра Лукашэкі, Беларусь далёка прасунулася ў прапароўцы дыверсіфікацыі паставак нафты. Як адзначыў Прэзідэнт, яго відзіты ў ААЭ і Іран былі недарэчнымі. Беларусь ужо «прымяраецца», якое радoviшча будзе распрацоўваць у Іране. Гэтую «далёкую» нафту таксама можна будзе прадаць. Аднак у выпадку форс-мажорных абставінаў Беларусь зможа завозіць, няхай і крыху даражэй, нафту з гэтых краін. «Але на каленях мы стаяць не будзем», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

На пытанне аб далейшым пасля трагедыі ў Самалі ўдзеле Беларусі ў гуманітарных акцыях пад эгідай ААН, кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што адмаўляцца ад гэтага не варта. «Калі гэта рабіць акуратна, як і было на працягу дзесяцігоддзяў, нам гэта выгадна», — адзначыў Прэзідэнт. — І справа не ў грошах, а ў прэстыжы, іміджы краіны». Разам з тым кіраўнік дзяржавы адзначаў, што ў прычынах трагедыі яшчэ трэба разабрацца. Зараз працуе спецыяльна створаная камісія. Для прыняцця рашэння Прэзідэнт чакае поўнай інфармацыі.

Сяргей ПРОТАС.

Браслаўскя вобласць.

Прэзідэнт падпісаў указ аб некаторых пытаннях прававога рэгулявання адміністрацыйнай адказнасці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 116 «Аб некаторых пытаннях прававога рэгулявання адміністрацыйнай адказнасці» ў сувязі з увядзеннем у дзеянне з 1 сакавіка 2007 года новых Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях (КоАП) і Працэсуальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях (ПВКоАП).

Указам вырашаюцца наступныя задачы:

1. Прызнаюцца страціўшымі сілу некаторыя ўказы Прэзідэнта Беларусі (іх асобныя палажэнні) па пытаннях адміністрацыйнай (эканамічнай) адказнасці, нормы якіх рэалізаваныя ў КоАП і ПВКоАП.

2. У шэрагу прававых актаў Прэзідэнта Беларусі было замацавана палажэнне аб тым, што змяшчаныя ў іх прадлісанні аб адміністрацыйнай (эканамічнай) адказнасці дзейнічаюць да увядзення КоАП (ПВКоАП), паколькі да моманту ўступлення ў сілу гэтых кодэксаў падлягаюць уключэнню ў іх.

Разам з тым не ўсе нормы аб адміністрацыйнай (эканамічнай) адказнасці, выкладзеныя ў нарматывных прававых актах кіраўніка дзяржавы, цярпеў замацаваны ў КоАП. Такім чынам, з увядзеннем у дзеянне КоАП і ПВКоАП мог утварыцца прабел у прававым рэгуляванні адміністрацыйнай адказнасці, паколькі частка не ўключаных у КоАП, але цярпеў прымяненых на падставе прававых актаў кіраўніка дзяржавы нормаў, страцілі б сілу з 1 сакавіка 2007 года. У мэтах выключэння названай калізіі ўказам прадугледжана падаўжэнне дзеяння шэрагу прававых актаў Прэзідэнта Беларусі, якія ўстаўляюць адміністрацыйную (эканамічную) адказнасць, да ўнесення неабходных змяненняў і дапаўненняў у КоАП і ПВКоАП.

3. Канцэптуальны нававыя уведзеныя у дзеянне КоАП і ПВКоАП з’яўляецца тое, што кодэкс аб’ядноўваюць адміністрацыйную і эканамічную адказнасць у адзіны від адказнасці — адміністрацыйную. Таму ўказам прадугледжваецца тэрміналагічная карэкціроўка нормаў аб эканамічнай адказнасці ці адміністрацыйную.

Разам з тым указам улічана тое, што яшчэ да ўступлення ў сілу новых КоАП і ПВКоАП дзяржаўныя органы пачалі ажыццяўляць праверкі (рэвізіі) фінансava-гаспадарчай дзейнасці згодна з прадлісаннімі раней дзеючых прававых актаў аб эканамічнай адказнасці. Акрамя таго, да 1 сакавіка 2007 года вынесены рашэнні аб прымяненні эканамічных санкцый, якія пакуль не выкананы або не абскарджаны. Таму для завяршэння працэсуальных пытанняў па такіх праверках (рэвізіях) і санкцыях у пераходны перыяд пасля ўступлення ў сілу кодэксаў прапануецца захаваць адмяняемы парадак прымянення, выканання эканамічных санкцый, а таксама іх абскарджанне, перагляду ў касачынным парадку і ў парадку наглядку. Гэты парадак спыніць сваё існаванне разам з канчатковым вырашэннем пытанняў названых праверак і эканамічных санкцый.

4.ПВКоАП, які ўводзіцца ў дзеянне упарадкаўе паўнамоцтвы дзяржаўных органаў (арганізацыі) па разгляду спраў аб адміністрацыйных правапарушэннях, скарачаючы колькасць такіх органаў (арганізацый) з 48 да 27. Пералік гэтых органаў (арганізацый) узгоднены Прэзідэнтам Беларусі і на цяперашнім этапе пашырэнно не падлягае.

У сувязі з гэтым з шэрагу ўказаў кіраўніка дзяржавы выключаны прадлісанні, што надзяляюць асобныя дзяржаўныя органы правам разглядаць справы аб адміністрацыйных правапарушэннях, паколькі яны не ўключаны ў названы пералік.

5. Указам вызначаецца, што ўказы Прэзідэнта Беларусі (іх асобныя палажэнні), якія ўстаўляюць працэдурунасы дзеяння і адказнасці юрыдычных асобаў, індывідуальных прадпрыемальнікаў і фізічных асобаў, не ўключаныя ў прыкладзены да ўказа пералік, дзейнічаюць да ўступлення ў сілу законаў аб унесенні змяненню і (або) дапаўненняў у КоАП і (або) ПВКоАП.

Уступленне ў сілу указаў наўраўне з названымі кодэксамі забяспечыць сістэмнае і комплекснае ўрэгуляванне пытанняў адміністрацыйнай адказнасці.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта і БЕЛТА.

Андрэй ГАЕЎ:

«НОВЫ КОДЭКС ПАВІНЕН ЛІКВІДАВАЦЬ ДЗЕЯННЕ УТОВАНАГА ЗЯМЕЛЬНАГА РЫНКУ»

Зараз парламентам краіны рыхтуецца да разгляду ў другім чытанні праект новай рэдакцыі Кодэкса аб зямлі.

Як паведаміў журналістам намеснік старшыні Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь Андрэй Гаеў, дадзены праект найперш накіраваны на далучэнне зямельных участкаў і маёмасных правоў на іх у грамадзянскай абарот, каб такім чынам ліквідаваць з’явіў ўтоенага зямельнага рынку, а з іншага боку — захаваць сацыяльную праванасыць развіцця зямельных адносінаў у краіне.

Што ўяўляе сабой утоены зямельны рынак? Так, калі прапаноўваць будынак, які знаходзіцца ў сталіцы на пэўным зямельным участку, што быў дадзены для абслугоўвання будынка ў пастаяннае карыстанне, і падобны будынак у любым раённым цэнтры, то... Пры продажы такога аб’екта ў Мінску сталічны будынак будзе каштаваць значна даражэй, чым аналагічна пабудова з перыферыйнай прапайкай. Атрымліваецца, што ў цану будынкаў, якія разглядаюцца, уваходзіць у невыяўленай форме таксама і кошт яго месцазнаходжання, што рэальна адпавядае кошту зямельнага ўчастка.

Таму, каб ліквідаваць з’явіў ўтоенага зямельнага рынку, у праекце новай рэдакцыі Кодэкса аб зямлі прапановуецца перайсці да прадстаўлення зямельных участкаў толькі, як правіла, на двух правах — на праве ўласнасці і праве арэнды. Аднак зямельныя ўчасткі будучы прадстаўляцца і па іншаму механізму. Пацвярджаее владанне зямельнымі ўчасткамі з правам перадачы ў спадчыну захаваецца за ўсімі асобамі, якія атрымалі гэта права да прыняцця Кодэкса, і будзе пераходзіць у спадчыну, а таксама пры дарэўні жыхлых дамоў, дач і садоўных домкіаў. Паводле новай рэдакцыі, плануецца захаваць права на атрыманне зямельных участкаў у пастаяннае карыстанне грамадзянамі краіны для вядзення сям’янскай (фермерскай) гаспадаркі, а таксама мяжарам сельскай мясцовасці для будаўніцтва і абслугоўвання жыхлых дамоў.

Праектам прадугледжваецца прадастаўляць у часовае карыстанне зямельныя ўчасткі для мэ-

КАМП’ЮТАР ЗРУЧНЫ...

Праз дзве гадзіны — перапынак

Робатнікі, якія пастаянна маюць справу з камп’ютарам, мусяць праходзіць абавязковыя папярэдня медыцынскія агляды і, адпаведна, не мець проціпаказанняў. Да работ, звязаных з ПК, не павінны дапускацца цяжарныя жанчыны і жанчыны, якія кармяць маленькіх дзяцей грудзямі.

Што да астатніх катэгорыі, то для іх ніякіх абмежаванняў фактна на няма. Аднак тут жа неабходна пампаць — пастаянную работу за камп’ютарам ні ў якім разе нельга выконваць без рэгламентаваных перапынкаў. Прычым пры 8-гадзіннай змене перапынкі на 15—20 хвілін павінны рабіцца праз кожныя дзве гадзіны работы. А ў апошнія чатыры гадзіны 12-гадзіннай змены — праз кожныя 60 хвілін.

Да слова, каб зняць напружанне і не істому, падчас рэгламентава-

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)



Фота Аляксін ПІШЧУКА

Пасадзім лес!

Як мы раней паведамылі, 14 красавіка Міністэрства лясной гаспадаркі плануе правесці агульнарэспубліканскую добраахвотную акцыю «Дзень лесу-2007». У гэты дзень плануецца высадыць 10 мільяну дрэў лясных парод, закладушы такім чынам новыя лясы для нашчадкаў.

Паводле слоў прэс-сакратара Мінляснага Рухажы Навіцкай, ідэя правядзення добраахвотнай акцыі выклікала шмат станоўчых водгукаў як з боку грамадскіх арганізацый, так і асобных грамадзян. «Яе называюць светлай акцыяй, кажуць, што яе час даўно настаў». Найбольшую актыўнасць, інтарэс пакуль праявілі партыі БРСМ, школьнікі, шэраг грамадскіх арганізацый. Дарэчы, перанос рабочага дня з панядзелка 16 красавіка на суботу 14 красавіка ніяк не адб’ецца на даце правядзення акцыі. «Наадварот, у гэты дзень многія працоўныя калектывы, калі жадаюць, могуць арганізаваць для сябе своеасаблівыя суботнікі і паўдзеньнічаныя ў пасадцы дрэў».

Як расказала далей Рухажэ Навіцкая, зараз рыхтуецца пералік канкрэтных аб’ектаў, дзе будзе праходзіць добраахвотная акцыя, і месцаў збору ўсіх ахвотных. Праз некалькі дён гэтыя звесткі размесціць на сайце міністэрства, а таксама будучы даводзіць да грамадзян рознымі спосабамі, у тым ліку і праз аб’явы ў электрычных. Такія аб’екты будучы літаральна ў кожным раёне краіны, каб усім ахвотным было зручна да іх дабрацца. Па больш прабаўзяную інфармацыю зацікаўленыя могуць звяртацца ў Мінлясгас па тэлефонах 220-42-42 і 226-39-59.

Сяргей РАСОЛЬКА.

нага перапынку можна заняцца якой-небудзь іншай справай. А яшчэ лепш — зрабіць некалькі няхірых практыкаванняў. Да прыкладу, пазалплюшчаць і парасплюшчаваць вочы, «павадзіць» пазіркам па кругу ці па ўмоўнай дыяганалі.

— Уздзяеinne ПК на здароўе ў любой сітуацыі шмат, у чым залежыць ад самога работніка, — працягвае Леанід Граковіч. — І гаворка не толькі аб тым, наколькі такі работнік выконвае рэжны прытрымлівацца і іншых правілаў. Скажам, не паліць у памяшканнях з камп’ютарамі, рабіць рэгулярную ўборку, у рэшце рэшт, не распачынаць выконваць свае прафесійныя абавязкі на машыне, у якой «дрыжыць» ці мілгвае экран манітора. У апошнім выпадку неабходна адразу ж паведаміць аб няспраўнасці непасрэднаму кіраўніку ці асобе, якая займаецца тэхнічным абслугоўваннем абсталявання.

«Небяспека» патрабуе пацвярджэння

У якасці своеасаблівай «кампенсацыі» за пастаянную занятасць на камп’ютары работнік можа атрымаць да 7 дадатковых дзён працоўнага адпачыва. А таксама даплату. У залежнасці ад ступені шкоднасці, за кожную гадзіну «асаблівай» работы памер такой даплаты складае ад 0,1 да 0,31 працента ад тарыфнай стаўкі і разрады, якая прынята ў канкрэтнай арганізацыі. Прычым мінімальны «пункт адліку» ў дадзеным выпадку — тарыфная стаўка І разрады бюджэтнікаў.

Праўда, разлічваюць на дадатковы водтрук і даплату можна толькі пры дзюх умовах. Першая з іх — непасрэдная і «поўная» занятасць на камп’ютары, іншак кажучы, занятасць працяглаасцю не менш чым 50 працэнтаў ад усяго працоўнага часу. А ўмова другая — пацвярджэнне фактара «шкоднасці» пэўнага месца вынікамі спецыяльнай атэстацыі.

— Апроч правядзення адпаведных замераў і канстатацыі «шкоднасці», падчас атэстацыі павінны распрацоўвацца мерапрыемствы на дзядзвенню ўмоў працы да нарматыву, — адзначае Леанід Граковіч. — Аднак яраз тут і ўзнікае ці не самая значная праблема. Практыка паказвае, што часцяком пасля складання плана мерапрыемстваў па сутнасці не робіцца нічога. Як наймальнікау, так і работнікаў цалкам задавальняе варыянт даплат. І гэта пры тым, што калінікі для стварэння бяспечных умоў працы патрабуюцца не так шмат — устанавіць сучасную камп’ютарную тэхніку з вадкакрышталічнымі маніторамі.

Сяргей ГРЫБ.

Беларускія будаўнічыя кампаніі будуць узводзіць жыллё ў Маскве

Аб гэтым паведаміў журналістам прэм’ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі, падвядваючы вынікі сустрэчы з мэрам Масквы Юр’ем Лужковым, які адбыўся ў час аднадзённага рабочага візіту ў Маскву.

«Мы дамоўляліся аб тым, што мэрыя Масквы прадастаўляе нам Ізмайлаўскі праект. Гэта значыць, беларускія кампаніі будуць будаваць жыллё ў Маскве. Мы для гэтага стварылі інжынерную кампанію. Гэта добры праект. Мы ў бліжэйшы час пачнём яго рэалізацыю», — адзначыў Сяргей Сідорскі.

Акрамя таго прэм’ер-міністр паведаміў, што расійская будаўнічая кампанія ў 2007—2009 гадах плануе ўзвесці ў Маскоўскай раёне Мінска каля 200 тыс. кв.м жылля. У гэтых мэтах у Мінску ўжо створана адпаведная інжынерная кампанія.

Сярод бліжэйшых задач маскоўскага боку Юр’ю Лужкоў таксама назваў будаўніцтва ў Мінску Дома Масквы, стварэння ў беларускй сталіцы аднаго або некалькіх маскоўскіх гандлёвых цэнтраў.

Супрацоўніцтва Беларусі і Масквы развіваецца «незалежна ад усяіх уздзяенняў, якія адбываюцца ў больш высокіх сферах». Аб гэтым заявіў мэр расійскай сталіцы Юр’ый Лужкоў у ходзе перагавораў з прэм’ер-міністрам Беларусі Сяргеём Сідорскім.

БЕЛТА.

Паритетбанк								
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2007 года								
<i>в млн. бел. рублей</i>								
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2006 г.	2005 г.			
1	2	3	4	5	6			
1	АКТИВЫ							
2	Денежные средства	1101	1	1 478,4	1 276,2			
3	Средства в Национальном банке	1102	2	3 021,4	626,3			
4	Ценные бумаги:	1103		53 266,3	72 178,6			
	для торговли	11031	3	-	8 227,2			
	удерживаемые до погашения	11032	3.1	-	63 259,7			
	в наличии для продажи	11033	3.2	53 266,3	691,7			
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	7 378,1	3 660,8			
6	Кредиты клиентам	1106	5	46 746,5	40 205,9			
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	-	-			
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	13 682,0	10 944,2			
9	Прочие активы	1109	8	3 281,9	20 931,9			
10	ИТОГО активы	110		128 854,6	150 023,9			
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
12	Средства Национального банка	1202	9	46 012,9	55 000,0			
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	10 832,0	17 218,8			
14	Средства клиентов	1206	11	21 105,6	11 574,1			
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		964,7	1 266,0			
16	Прочие обязательства	1209	12	1 936,8	20 166,0			
17	ВСЕГО обязательства	120		80 852,0	105 224,9			
18	КАПИТАЛ							
19	Уставный фонд	1211	13	43 368,4	43 368,4			
20	Эмиссионный доход	1212		-	-			
21	Резервный фонд	1213		87,3	43,6			
22	Накопленная прибыль	1214	14	1 799,7	43,7			
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	2 747,2	1 343,3			
24	ВСЕГО капитал	121		48 002,6	44 799,0			
25	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	12		128 854,6	150 023,9			
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ							
27	Требования	1301	16	32 151,4	27 259,4			
28	Обязательства	1302	17	10 343,5	7 007,2			
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 января 2007 года								
<i>в млн. бел. рублей</i>								
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2006 г.	2005 г.			
1	2	3	4	5	6			
1	Процентные доходы	2011		13 099,6	9 057,6			
2	Процентные расходы	2012		3 175,7	1 914,8			
3	Чистые процентные доходы	201	18	9 923,9	7 142,8			
4	Комиссионные доходы	2021		1 811,6	1 512,4			
5	Комиссионные расходы	2022		153,7	136,2			
6	Чистые комиссионные доходы	202	19	1 657,9	1 376,2			
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	20	832,4	623,8			
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	21	(-6,4)	282,9			
9	Доход в форме дивидендов	205		-	-			
10	Чистые отчисления в резервы	206	22	3 852,3	4 894,2			
11	Прочие доходы	207	23	1 201,9	342,2			
12	Операционные расходы	208	24	7 499,7	3 879,2			
13	Прочие расходы	209	25	401,1	950,8			
14	Налог на прибыль	210		56,9	-			
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		1 799,7	43,7			
	Базовая прибыль на простую акцию			-	-			
	Разводненная прибыль на простую акцию			-	-			
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2006 год								
<i>в млн. бел. рублей</i>								
№ п/п	Наименование показателей	Символ	Уставный фонд	Эмиссионные разницы	Резервный фонд	Накопленная прибыль	Фонд переоценки статей баланса	Всего капитал (сумма граф 3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток на начало года	3011	43 368,4	0,0	43,6	43,7	1 343,3	44 799,0
2	Изменения статей капитала в течение отчетного года:	3012	0,0	0,0	43,7			

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й і 3-й стар.) Две гадзі таму першыя кветкі дачка намялявала, спадбалася, і я пачала развіваць гэтую творчую ідэю, — дзеліцца ўспамінамі жанчына-пчяляр, адчуваючы маё ўражанне ад убачанага.

Я, наколькі мог, уявіў, як прыгожа глядзіцца ў сонечную веснавую ці летнюю пару гэтая незвычайная экспазіцыя жывапісу. Але ў цяпер, з імгненным надзячоркам, усё выглядала незвычайна. Рамонкі, званочкі, люцікі і пралескі былі ней-



Гаспадыня мядовай садзібы Людміла ПРОДАН.

кім выклікам снегу і маразам. Пяць гадоў таму Людміла Продан стала пчяляром лясніцтва (да яе таксама былі жанчыны). Прыняла 35 пчоласем'яў, купіла літаратурны і захапілася не на жарт. Хоць раней ніколі і думкі пра такую прафесію не было. Родам тутэйшая — спачатку нікарская, потым — хвойніцкая. З мужам-ваенным была ў Германіі, Латвіі. У 89-м вярнулася, жылі ў суседнім Роўбічы. Калі муж стаў лясарубам, пераехалі ў Хвойнік. Цяпер у пчялянскага пчяляра нумар адзін ужо паўсотні пчяліных сем'яў і дваіно перавышэнне плана на зборку мёду. За што і атрымала падзяку ад кіраўніцтва ў выглядзе тэлевізара «Sony».

— Паслухайце, як пчолю дружна «спяваеца», — перадае мне медыцынскаму «трубку» Людміла. — У кожным доміку сваё «песня». Такім чынам гаспадыня вядзе назіранне, як пераносіць халодны час і падапечныя. А вось сапраўдны падгляд пчол пачнецца зусім хутка, як толькі з'явіцца ў раслін першы пылок. Для Людмілы Продан пачнецца не тое што гарачы час — захапляльны, творчы. Яна пра яго толькі марыць. Але за падрыхтоўкі да новага сезона — рамонтам старых домікаў, навошчваннем рамак — час ляціць неўпрыкмет. І хутка маўклівая і ціхая кветкавая экспазіцыя напоўніцца мітуснёю і жывым гукам ністмыных і працавітых пчолак.



Георгій і Аляксандра ВАКУЛЫ ў інтэр'еры свайго дома.

Тое, што ў Хвойніку большасць пасадаў у жаночых руках, на якасці спраў ніяк не адбіваецца. Наадварот, лепей ідуць. Як правіла, жанчыны больш старанна ставяцца да працы, больш чула, з пяшчотай. Хоць на іх і сям'я, і гаспадарка. Тры гадзі кіруе канюшняй лясніцтва Ніна Рабаш. У яе падпарадкаванні сем конікаў, калёсы, санкі, духмянае сена. Вёска

роўна па-ранейшаму на «баявым» пасту. А маці двух самых юных жыхароў вёскі Хвойнік — Яны і Дзіваны Вакульскіх Святлана — дарожныя рабочыцы. Святлана і яе суседка Наталія Булаткоўская адказныя за стан дарог на Папялёва і Ціхую Волю. Любоў Чаркас — майстар лесу, у яе падпарадкаванні лясарубы, дзелянкі, кубаметры. На атрымным год таму матачыльня для яе няма непразных дарог. Але першая лэдзі вёскі, несумнянна, кіраўнік лясніцтва Валюціна Ліцвінчыч. У Белаўскай пушчы лясныя ў спадчыну — толькі яна. Гэту лэдзі жанчыны няблікі, але такі лёс дзяўчыны з пушчанскай сям'і. Набыўшы некалі прафесію работніка лесу ў вышэйшай навуцкай установе краіны, адрацаваўшы на Палессі, вярнулася ў родныя мясціны. Гэтую ж дарогу выбралі яе брат Валерый і муж Аляксандр. А яшчэ і сын Сяргей — студэнт Тэхналагічнага ўніверсітэта ў Мінску, вырашыў ісці па бацькоўскай дарозе, ён — будучы лясавод.

Першым свайго аўтамабіль у Хвойніку заводзіць Аляксандр Краўчук. Штодня ў васьмой раніцы яго старанкі пасажырскі УАЗ з чатырма вучнямі адпраўляецца па пушчанскай аўтамагістралі ў «краіну ведаў». Бліжэй адсюль устаноўвае аддзяленні толькі ў Камяноках (у суседнім раёне), за трыццаць кіламетраў. Па дарозе ён робіць прыпынак на ўрочышчы Перадэр, каб забраць яшчэ дзювох вучанцаў — дачок паліўніцтвазаводу Аляксандра Кіслейкі. Гэтым жа маршрутам вяртаецца дзятва дадому ўвечары. У Хвойніку бацькі за малых не хваляюцца, бо Аляксандр Краўчук адказны за гэтых пушчанскіх нашчадкаў.

А потым «ажывае» кантора, збіраюцца леснікі, егер, бухгалтары, майстар, лясарубы з суседніх вёсак, трактарысты... Але ненадоўга. Кароткі перакур, хуткія размовы — і вёска зноў пусцеца. І я, карыстаючыся момантам, раблю фотаздымкі. Спачатку здымаю школьнікаў перад дарогаю — Андрэй Пілюціка, Максіма Краўчука, Надзею Чаркас, Дамітрыя Ліцвінчыча. Потым — работніка лясніцтва. Затым зноў адпраўляю ў куточкі «сушчэтай спадчыны», як называе ІЮНЭСКО Белаўскаю пушчу.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара. Пружанскі раён.



Леснікі, лясарубы, егеры і вадзіцелі перад канторам Хвойніцкага лясніцтва. На першым плане — ляснічкі Валюціна ЛІЦВІНЧЫЧ.



Дзёнік Вікі Ц.

Колькі чалавеку трэба для шчасця? Каму як. Аднаму — паўдзярства (лепшая палова), другой — цёплыя дзьянікі і снейка, трэціму — лішняя гадзіна сну. Але, напэўна, практычна ў кожнага -нашчатым пунктам у спісе патрэб фігуруе вясна. Прынамсі, я не ведаю нікога, хто мае штоscopy супраць гэтай самай жыватворнай пары года.

Колеру вясёлкі

5.04.2007 Яшчэ ўчора на ўзгорку за аўтобусным прыпынкам шарэў апошні снег. А сёння жаўце вяселенікімі кропкамі падбел, як быццам россып вяснушак. І гэта нікога не здзіўляе. Калі ж у офісе «у новым колеры» з'яўляецца дзьяўчына (якая, прашу заўважыць, амаль паўтара года хадзіла, як елка — зімой і летам адным цветом!), ва ўсіх з нейкай прычыны наступае культурны шок.

Асабліва нервуецца мужчынская частка офіснага насельніцтва. Спачатку доўга не заўважаюць, потым здзіўляюцца. «Навошта?» — акуратна пытаюцца. І адразу забіваюць жалезнай логікай усю рамантыку. Як гэта навошта? Вясна, спадарства! Але гэта тлумачэнне так проста не прымаецца. Пачынаюцца ўдакладненні — а можа, закахалася? Ці, наадварот, патрапіла ў самы цяжкі віток вясенняй дэпрэсіі? Ці ўсё адно вырашыла зрабіць кароткую стрэйку і зараз наладзіла феерычнае развітанне з валасамі? Мае шчырыя запэўніванні, што гэта — проста так, у адвядзенасці з вясновым станам душы, успрымаюцца з недаверам і насцярожанасцю.

«Мне не падабаецца», — выносіць вердыкт хтосьці з сяброў. — «Але ж я фарбую свае валасы, не твае!» — рэзонна прырчу. — «Ну і што. Ты сама не разумееш, навошта гэта робіш», — перакананы сьбар. Гэта, дарчыні, няпраўда. Па вясне працянаецца жаданне штоscopy тэрмінова змяніць. Толькі ў некаторых гэта выліваецца ў напалеонаўскія планы перабудовы свету. А іншым — пачынаюць з малаго. Вам кожны цырульнік пацвердзіць: нішто так не мяняе настроі і нават самадчуванне жанчыны, як абноўлены колер валасоў. Штунныя бландзінкі мхівоў робяцца больш летуценнымі і лёгкімі на кантакт, палыміяны рыжыню зарабляюць рагоўчу ў кампаніі, брунеткі працянаюць нечаканую цвёрдасць характару. Тут я ведаю, што кажу, шампунем ад L'Oréalé кліянуся. Асабіста я са старэйшых класаў школы змяніла колер валасоў ад пяшчотна-абрыскавага да цёмна-каштанавага. У нетрах шафы захаваўся яшчэ бязьлам з цудоўным малахатавым адценнем — вы не ўяўляеце, як людзі разгучылі на «русалчыны» валасы! Сіні колер мне, праўда, не падшышоў, так што нават фотаздымкі, якія засведчылі гэты вар'яцкі ўчынак, вынішчаныя.

Аднойчы буйная французская касметычная кампанія правяла апытанне. Высветлілася — пераважная большасць мужчын сцвярджае, што ім не падабаюцца жанчыны з фарбаванымі валасамі. Але практычна ніхто з гэтай самай большасці не здолее «апазнаць» па фотакартках, ці натуральны колер валасоў у той ці іншай паненкі! Так што не спяшайцеся абуралася, заўважыўшы ў натуры дзьяўчыну з ярка-блэкнай шавялюрай. Па-першае, яна ніколі не менш і не больш штунная, чым шавялюра асляпальнай бландзінкі, што ідзе побач. Па-другое — а можа, яна сапраўды адчувае сябе камфортна ў гэтай «абалонцы»?

Каб канчаткова зламаць сапраціленне мужчыны, варта напэўна і яго зрабіць апісанне пафарбаванай пасмачкі валасоў. Трэба бацьчы, з якой стараннасцю першакласніка моцны пол падбірае эпітэты, каб выразіць розніцу паміж плацінавай і попельнай бландзінкай! Спалучэнні кшталту «залаты арах», «кава з карамеллю», «цыкламен» і г.д. увогуле лічацца нячэснай гульнёй, бо надоўга заганяюць мужчыну (калі ён, зрэшты, не, прафесійны стыліст) у ступар. Затое як узбагачаецца з цягам часу вобразнасць мыслення і палітра вядомых яму адценняў! Больш шырока, бадай што, толькі ў гандляроў фарб для машын. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя.

Я не біёлаг, і не ведаю, чым растлумачыць гэты парадокс. Ва ўсёй жывой прыродзе прырошчаюцца асобныя мужчынскага полу. Селязні куды прыгажэйшыя за вуціц, «страказлы» ярчэйшыя за стракозак, матылькі проста забіваюць напавал сваёй вытанчанай шыкоўнасцю — у параўнанні з шэранькімі «дзьяўчатамі». І толькі ў пародзе homo sapiens адбыўся нейкі збой: вылучыцца, зрабіцца больш заўважнымі стараюцца жанчыны. Магчыма, таму, што горка статыстыка пра дзьяўчыт і вясом хлапцоў не страчвае актуальнасці. А яшчэ мы папросту істоты эмацыянальныя, і сваю радасць жыццю выказваем літаральна ўсім выглядкам — ад макаўкі да высокіх абцасоў. Не перашкаджайце нам рабіць гэтым маленькія пераўтварэнні. І не рабіце выгляд, калі ласка, што вам непрыемна глядзець на чубчыкі і косы, хвасты і курчаркі, кароткія «пер'я» і пушыстыя грывы ўсіх колераў вясёлкі...

Утвэржэнне страхавой полісы по добровольному страхованию от внезапного заболевания и несчастных случаев на время поездки за границу серии ТБ № 0804734. Представительства ЗАО «ТАСК» в г. Минск № 2 считать действительным.

У НЕТРАХ ПУШЧАНСКОЙ ГЛУШЫ



Гаспадыня мядовай садзібы Людміла ПРОДАН.

кім выклікам снегу і маразам. Пяць гадоў таму Людміла Продан стала пчяляром лясніцтва (да яе таксама былі жанчыны). Прыняла 35 пчоласем'яў, купіла літаратурны і захапілася не на жарт. Хоць раней ніколі і думкі пра такую прафесію не было. Родам тутэйшая — спачатку нікарская, потым — хвойніцкая. З мужам-ваенным была ў Германіі, Латвіі. У 89-м вярнулася, жылі ў суседнім Роўбічы. Калі муж стаў лясарубам, пераехалі ў Хвойнік. Цяпер у пчялянскага пчяляра нумар адзін ужо паўсотні пчяліных сем'яў і дваіно перавышэнне плана на зборку мёду. За што і атрымала падзяку ад кіраўніцтва ў выглядзе тэлевізара «Sony».

— Паслухайце, як пчолю дружна «спяваеца», — перадае мне медыцынскаму «трубку» Людміла. — У кожным доміку сваё «песня». Такім чынам гаспадыня вядзе назіранне, як пераносіць халодны час і падапечныя. А вось сапраўдны падгляд пчол пачнецца зусім хутка, як толькі з'явіцца ў раслін першы пылок. Для Людмілы Продан пачнецца не тое што гарачы час — захапляльны, творчы. Яна пра яго толькі марыць. Але за падрыхтоўкі да новага сезона — рамонтам старых домікаў, навошчваннем рамак — час ляціць неўпрыкмет. І хутка маўклівая і ціхая кветкавая экспазіцыя напоўніцца мітуснёю і жывым гукам ністмыных і працавітых пчолак.

роўна па-ранейшаму на «баявым» пасту. А маці двух самых юных жыхароў вёскі Хвойнік — Яны і Дзіваны Вакульскіх Святлана — дарожныя рабочыцы. Святлана і яе суседка Наталія Булаткоўская адказныя за стан дарог на Папялёва і Ціхую Волю. Любоў Чаркас — майстар лесу, у яе падпарадкаванні лясарубы, дзелянкі, кубаметры. На атрымным год таму матачыльня для яе няма непразных дарог. Але першая лэдзі вёскі, несумнянна, кіраўнік лясніцтва Валюціна Ліцвінчыч. У Белаўскай пушчы лясныя ў спадчыну — толькі яна. Гэту лэдзі жанчыны няблікі, але такі лёс дзяўчыны з пушчанскай сям'і. Набыўшы некалі прафесію работніка лесу ў вышэйшай навуцкай установе краіны, адрацаваўшы на Палессі, вярнулася ў родныя мясціны. Гэтую ж дарогу выбралі яе брат Валерый і муж Аляксандр. А яшчэ і сын Сяргей — студэнт Тэхналагічнага ўніверсітэта ў Мінску, вырашыў ісці па бацькоўскай дарозе, ён — будучы лясавод.

Першым свайго аўтамабіль у Хвойніку заводзіць Аляксандр Краўчук. Штодня ў васьмой раніцы яго старанкі пасажырскі УАЗ з чатырма вучнямі адпраўляецца па пушчанскай аўтамагістралі ў «краіну ведаў». Бліжэй адсюль устаноўвае аддзяленні толькі ў Камяноках (у суседнім раёне), за трыццаць кіламетраў. Па дарозе ён робіць прыпынак на ўрочышчы Перадэр, каб забраць яшчэ дзювох вучанцаў — дачок паліўніцтвазаводу Аляксандра Кіслейкі. Гэтым жа маршрутам вяртаецца дзятва дадому ўвечары. У Хвойніку бацькі за малых не хваляюцца, бо Аляксандр Краўчук адказны за гэтых пушчанскіх нашчадкаў.

А потым «ажывае» кантора, збіраюцца леснікі, егер, бухгалтары, майстар, лясарубы з суседніх вёсак, трактарысты... Але ненадоўга. Кароткі перакур, хуткія размовы — і вёска зноў пусцеца. І я, карыстаючыся момантам, раблю фотаздымкі. Спачатку здымаю школьнікаў перад дарогаю — Андрэй Пілюціка, Максіма Краўчука, Надзею Чаркас, Дамітрыя Ліцвінчыча. Потым — работніка лясніцтва. Затым зноў адпраўляю ў куточкі «сушчэтай спадчыны», як называе ІЮНЭСКО Белаўскаю пушчу.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара. Пружанскі раён.



Леснікі, лясарубы, егеры і вадзіцелі перад канторам Хвойніцкага лясніцтва. На першым плане — ляснічкі Валюціна ЛІЦВІНЧЫЧ.

Крывічка

Рубрыку вядзе Валюціна ШПІЛЕўСКАЯ, тэл. 285-88-81

№ 10 (228)

Лімоннік кітайскі

«Апошнім часам захапіўся малараспаўсюджанымі плодзювымі культурамі. Якія блягаціна асабістаў лімонніка кітайскага і колькі іх трэба пасадзіць, каб атрымаваць рэгулярны ўраджай?» Іван ГАРЧАК, г.п. Вілейка.

Лімоннік — гэта дрэўніца ліна, якая абвівае ствалы дрэў ці агары ў выглядзе шпалер. Усе часткі расліны — ацёллы, лісце, карані, кветкі пахнуць лімонам. Адсюль і назва «лімоннік», а навуковая назва — «шызадра».

Плады лімонніка выкачваюць вялікую колькасць алкалоіду скізандрыну, які дабраворна ўздзейнічае на сардэчна-сасудзістую сістэму, з'яўляючыся магчымым танізуючым сродкам. Людзі, якія п'юць гарбаты з маладых лісцікаў лімонніка, яго кветак ці ягад, адчуваюць прылыў сіл, бадзёрасць, у іх знікае стомленасць. Лімоннік высока цінны ў кітайскай медыцыне. У яго пладах, лісцях, насенні змяшчаюцца арганічныя кіслоты, вітаміны, дубільныя рэчывы. Усе, хто скардзіцца на недамаганне, ператамленне, салінасць, каб знічы і, павялічыць працаздольнасць, нармальнаваць крывяны ціск, могуць піць танізуючую гарбату з маладых лісцікаў і сушаных плодзювы лімонніка. Пры паніжанай кіслотнасці п'юць сок з ягад лімонніка. У старажытнай Японіі «камедзь» (густы сок, які цячы з надрэзаных лісцікаў лімонніка) выкарыстоўвалі для ўцярэння ў скуру галавы, каб палепшыць рост валасоў.

Лімоннік — святлюлюбивая расліна, не выносіць засухі, таму што ў яго паверхневая каранёвая сістэма і патрабуе высокай вільготнасці глебы. Гэта аднадомная расліна, на якой знаходзіцца асобна мужчынская і жаночыя кветкі. Маладыя расліны ўтвараюць у асноўным мужчынскія кветкі, а з узрастаннем кветкі размяшчаюцца ярусамі: у ніжняй частцы мужчынскія, у сярэдняй — мужчынскія і жаночыя, у верхняй — жаночыя. Для таго, каб атрымаваць рэгулярны ўраджай, патрэбна як мінімум дзве расліны. Але лепш за ўсё, калі ў вас ёсць група з трох раслін, прычым адна з іх павінна быць чыста мужчынская і служыць апыльчальнікам. На даным участку высаджваюць там, дзе патрэбна стварыць цені, каб схавалі ад спекі, звычайна вакол алтаны, з заходняга ці паўднёвага боку дома — вост там ёй будзе зручна. Глеба павінна быць урадлівай, рыхай, з добрым дрэзнакам. На пясчанай, тарфяністай ці гліністай глебе лімоннік расце дрэнна. Запалення ён таксама не вытрымлівае. Высаджваць трэба, як гаварылася вышэй, 2—3 расліны. На дно якой глыбінні 60 см кідаюць бітую цэглу, дрэбная каменчык, кускі керамікі слоём 25—30 см. З верхнім урадлівым слоём перамяшчаюць 15—20 кг перагною, 30—40 г нітрафаскі і 150—200 г дрэўнага пашпелу і асыпаюць гэту ўзгорачкам на дрэннаж. Затым бяруць саджанец, абмочваюць карані ў баўтушку з каравіком (але перад гэтым не забудзьце акуртана секатарам укараціць доўгія карані, пакінуўшы 20—25 см). Пасля пасадкі глебу ўтоптаваюць нагамі, даспаляючы ўрадліваю зямлю да ўзроўню каранёвай шыкы. У канцы пасадкі ськатарам абразаюць усе слабы, тонкія парасткі, пакідаючы толькі адзін, самы тоўсты і моцны, які таксама ўкарачваюць, пакідаючы 3 пупышкі. Можна садзіць і вясной, але лепшы тэрмін — усё ж кастрычнік.

Усё лета з радыскай

Радыску высажваюць рана, як толькі дазваляе глеба. Каб пастаянна мець на сталі свежыя караня плоды, праводзяць пасев праз кожныя 15—20 дзён. Апошні пасев прыпадае на канец жніўня.

Глебу пад радыску перакапайце на глыбіню не менш чым 25 см, адначасова ўносьце перагной. Высажвайце на адкрытых, сонечных месцах. У цені караняплоды будуць маленькія і няярэбраныя. На роўнай паверхні радыску высажваюць шматрадковымі стужкамі. Адлегласць паміж імі 30—40 см, паміж радкамі — 10—12 см. Для хуткаспелых сартроў (Рубін, Рванні чырвоны, Сакса), якія выспяваюць праз 23—25 дзён з моманту з'яўлення ўскодаў, адлегласць паміж насеннем 4—5 см, для сартроў летне-асенняга пасеву (Чырвоны велікан) — 8—10 см. Пры загущанай сябце расліны выцягваюцца і караняплоды не ўтвараюцца. Каб захаваць усходы ад шкідніка — чорнай блошкі — перад высажваннем насенне патрымаць (10 гадзін) у расоле квашанай капусты. Яшчэ адзін спосаб: зрабіць настой пашпелу (1 шклянка на 10 л вады), ранаіць апрыскайце ўскоды.

Радыска ўтварае выдатны караняплод толькі пры кароткім святлавым дні, таму летам ёй трэба стварыць 10—12-гадзінны «рабочы дзень», гэта значыць вечарам, у 17—18 гадзін, радыску пажадна закрывць цёмнай плёнкай, а ў 7—8 гадзін ранаіць грядку адкрыць. Пры такім рэжыме расліна не ўтварае кветкавых стрэлкаў. Не любіць свежага гною, але глеба павінна быць урадлівай, багатай перагноем. На градцы, дзе збіраецца садзіць радыску, спаліце галінікі яблыні, кустоў парэчкі, якія засталіся пасля абрэзкі. Радыска не любіць засухі, таму, каб караняплоды былі мяккімі, прыемнымі на смак, палівайце яе кожны вечар.

Радыска не любіць засухі, таму, каб караняплоды былі мяккімі, прыемнымі на смак, палівайце яе кожны вечар.

Рэвізія насення

Але, паважаныя гаспадыні, не спяшайцеся выкідаць такое насенне. Крыву падушчыў яго, перамяліце ў кавалочкі — і гатовая прыправа ў суп ці мяса.

Вось некаторыя тэрміны захоўвання насення: капуста качанная і шчытаная — 4—5 гадоў; цыбуля — 3 гады; морква — 3—4 гады; агуркі, гарбузы, кабачкі — 6—8 гадоў; патрушка каранёвая — 2—3 гады; памідоры, фізіс — 4—5 гадоў; радыска, рэпа, рэдкава — 4—5 гадоў; салата, перац — 3—4 гады; буракі сталовыя — 4—5 гадоў; сельдэрэй, кроп — 1—2 гады; фасоль, гарох — 5—6 гадоў; шпінат — 3—4 гады. Для павышэння якасці насення калібруюць. Для гэтага неабходна апусціць яго на 3—5 хвілін у салёную вадку (1 ч. лыжка солі на 1/2 шклянкі вады). Пагрукнава на дно насенне прамыць і прасушыць, а якое ўсплыло — выкінуць.

Сёння

Table with weather forecast for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст. Columns include direction (Усход, Запад), temperature, and wind speed.

Надвор'е на заўтра

Weather forecast map for various regions: Віцебск, Гродна, Мінск, Магілёў, Гомель, Брэст. Includes icons for weather conditions and temperature ranges.

...у суседзях

Table with weather forecast for neighboring cities: ВАРШАВА, ВІЛЬНЮС, КІЕЎ, МАСКВА, РЫГА, С-ПЕЦЯРБУРГ. Includes temperature ranges and weather icons.

5 красавіка

1723 год — нарадзіўся Адам Сміт, англійскі эканаміст, заснавальнік эканамікі, заснавальнік тэорыі працоўнай вартасці («Даследаванне аб прыродзе і прычынах багацця народаў»).

1387 год — 620 гадоў таму з'явіліся першыя дакументальныя звесткі пра горад Гіумен (у 1923 годзе перайменаваны ў Чэрвень). Хоць, на думку некаторых вучоных, ён узнік яшчэ ў гады старажытнай Русі.

«Зайздасць ёсць не што іншае, як сама ілянась, бо чужое нічакіе прыносіць задавальненне і, наадварот, чужое ічакіе давае незадаволенасць». Бенядыкт Спіноза (1632—1677), нідэрландскі філосаф.

УСМІХНІМСЯ!

Пакінуў мужык сваю машыну ў двары і прыклеіў на шкло патэнтнае «Бензабак пусты, магнітоны няма, рухавік не працуе!» На наступны дзень знаходзіць побач са сваёй запіскай друку: «Тады навошта табе колы?»

Спыняе даішнік мужык. Той: — А хіба тут няма павароту налева? — Ёсць, але ён платны.

— Калі мужчына без лішняй гаворкі згджаецца ісці паліваць агарод? — Пасля таго, як вы'е тры літры піва.

Адна з загадак прыроды: як гэта жанчына можа ад аднаго кілаграма цукерак напавіцца на 5 кілаграмаў?

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «ХРУСТИ В РИТМЕ!»

- 1. Организатор. ООО «Белпродукт» г. Гомель, ул. Добрушская, 12, корпус 5 УНН 400494528 ОКПО 29014230, Свидетельство о государственной регистрации ГМ 000832, зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета от 03.11.1999 г. № 788.
2. Наименование рекламной игры — «Хрусти в ритме!».
3. Территория проведения — Республика Беларусь.
4. Срок начала — 9 апреля 2007 года, срок окончания — 10 июля 2007 года.
5. Регламент деятельности комиссии по проведению рекламной игры.
6. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры.
7. Призовой фонд.
8. Порядок розыгрыша призового фонда.